

пантэсін сучаснага мастацтва.

Творы Купалы вызначаліся арыгінальнасцю мастакскіх рашэнняў, у асабных выпадках яны па стыле былі блізкімі да брусаускай ма-неры. При перакладзе Брусаў настойліва дабіраюся сугучнасці з арыгіналам. З фондаў літаратурнага музея Янкі Купалы можна прывесці приклад пошукаў патрабнага слова. Вось отрафа з верша "Уночным царствe", якая неаднаразова перапрацуоўвалася.

Глядзім у чарнавік:

И в грудь, что сдавлена...

В грудях, что сдавлены...

В груди, подавленной изменой...

В грудях, задавленных изменой...

Сустракаіца ў брусаускіх перакладах эпінутыя беларусізмы (хаты, верасы і іш.), беларускія формы слоў (колосы, колыхаліся, обняліся і іш.). Выкарнстанне гэтых слоў і форм не зауседы апрауданае, хаця карыстаючыся імі перакладчык, каб захаваць аўтарскі стыль.

Увага Брусаў многа значыла для Купалы. Славуты рускі пісьменнік признаў яго талент, пацвердзіў кантоунасць яго паэтычных твораў. У сваю чаргу Брусаў таксама з задавальненнем успамінаў пеоніяра братняга народа, гутаркі з ім. При выпадках дэяліўся са знаемымі літаратарамі думкамі пра беларускую паэзію.

ПАЭТЫКА ВЫРАЗНЫХ СРОДКАЎ У ТВОРЧАСЦІ МАЛАДЫХ БЕЛАРУСКІХ КАМПАЗІТАРАЎ

Н.М.Хадзінокая

Вывучэнне творчасці маладых беларускіх кампазітараў неабходна для выявлення перспектывы развіцця беларускай музычнай творчасці: менавіта гэта пакаленне вызначыць "твар" беларускай музыкі у бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Адзначым некаторыя асаблівасці выкарыстання выразных сродкаў, асаблівасці, якія складаюць стылявы абрэс пакалення.

I. Адбор жанраў. При агульным невядлікім захапленні жанрам оперы і балета намепіліся тэндэнцыі адраджэння жанру зялікай оперы на нацыянальны гісторычны сюжэт. (В.Солтан "Дзікае паля-

ванне караля Стака", А.Бандарэнка "Князь Наваградок!"). "Хан-рам пакалення" з'явіся жанр, які не мае акрэсленай назвы. Творы гэтага жанра часцей за усе маюць назыву "Музыка для..." ці "Камерная музыка" - гэта невялікія паэмныя творы для струннага (камернага) ансамбля з салірующим інструментам. Створана вялікай колькасцю сімфанічных, харовых, вакальна-сімфанічных паэм (Кур'яна, Кандрусеўіча, Кузняцова, Бандарэнка, Наско, Хватчынскага), "гірыдных" жанраў (Канцэнты-паэмы, сімфоніі-паэмы). Паэмнае мысленне спрыяе і на формаутварэнне, драматургію, дзе пераважаюць адначастковыя творы над цыклічнымі, шырокія раопаўсяджана драматургія контрастных супастаўленняў.

II. Формаутварэнне. Часбач з традыцыйнымі мадэлямі (санатнасць - у П ч. Камернай сімфоніі Кузняцова, П ч. Камернай сімфоніі Бандарэнка) найбольшае распаўсяджванне мае тут пабудавання формы, які нараджаецца з драматургіі! і адлюстроўвае развіцце і змены контрастных эмоцыйнальных настроюў. Але практична ва ўсіх творах застаяцца ў сіле найбольш агульныя прынцыпы формаутварэння - сувязі і адлегласці, рапризы.

Ш. Гукавысочнасць. Звяртае на сябе увагу: а) актыўнае выкарыстанне "ненатуральных" ладоў, ствараючых паунны фанічныя эфекты (Першая сімфонія, опера Солтана, Канцерт-паэма, Камерная сімфонія Бандарэнка, творы Кузняцова); б) захапленне політканальнісцю (творы Кельцыко, канцата "Аблачынка з Чарнобіля" Кандрусеўіча, Ш ч. Кантэрта для ансамбля Кузняцова); в) амаль поўная незацікаўленасць дадзенасці, серыйнасці.

Большасць твору маладых кампазітараў грунтуюцца на аб'яднанні розных гукавысочных сістэм. У драматургічным виражэнні вылучаюцца дзве ідэі: 1) чаргаванне сістэм у адпаведнасці са змястоўным планам твора (І ч. Камернай сімфоніі Бандарэнка, Трайцяція сімфонія Білосінкава); 2) дыянатычны "арк!" ці за-канчэні твораў, амаль цалкам арыентуемых на храматычную гукавысочнасць (Ш ч. Камернай сімфоніі Кузняцова, "Бурауліная пеонія Палесся" Кур'яна). Выкарыстоўваючы вертыкальнае узаемадзеянне розных тыпуў гукавысочнасці ("Вобразы", Ш ч. Кантэрта для ансамбля Кузняцова, Канцерт для габоя Белыцикова).

ІV. Мелодыка. Вядучайца наступнія з'явы.

I. У сувязі з папулярнасцю рэтро-тэандэнсыі широка ужываец-

ца кантылленная, "закругленая" мелодия з відавочнымі жанрамі прыкметамі (вальс у шэрагу твораў Капыцько, танга, песня - у кантце Кандруесіча, песенныя мелодыі у кантце "Вандроунік!" Бельцюкова, Канцэрце для цымбал Кур'яна).

2. Вялікае меоца займае мелодыка фальклорнага пакождання з характэрнай ладаваюцю, палевачнай структурай, варыянтным спосабам развіція. Аднак назіраецца некаторое спрашчэнне метадау "працы" з фальклорнымі тематызмамі у парадунні з творчасцю больш старэйшага пакалення (Шлег, Гарэлава, Помазаў).

3. У кантэкоце дысанантнай гармоніі, 12-тонавай висотнасці распаўсяджаны тып вуглавата-хроматичнай мелодыі, некалькі безаблічны і малараспэзнавальны у розных аўтараў.

У. Рытм. Рытмічны параметр увогуле дастаткова традыцыйны. Але ў некаторых творах візначаюцца ўжыванні рытмічнай праграсіі (Канцэрт для гобоя Бельцюкова), полірытміі (творы Кузняцова), Сімфоніі № 3 Елісеянкава), рытмічнай алеаторыкі (творы Капыцько, Кузняцова, Шч. Канцэрта для цымбал Кур'яна).

VI. Тэмбр. Перавага аддаенца камерным саставам выкананія. Лідерамі ў галіне тэмбра з'яўляюцца Капыцько, Бельцюкоу, Кур'ян. Музика Капыцько прываблівае неардынарнымі інструментальнымі саставамі, майстэрствам тонка дыферэнцаванай аркестроўкі, якая выклікае ураджанне своеасаблівага інструментальнага тэатру. Кур'ян выказаў сябе як цікавы інтерпрэтатар народных інструментаў, у прыватнасці цымбал. Бельцюкоу адкрыў для беларускай музыкі тэмбравыя матчы масіў электраакустичнай музыкі. Адной з тэндэнций аркестравага стылю маладых кампазітараў стала злучэнне інструментаў класічнага аркестра з народнымі (творы Кур'яна, Хашчынскага, Сімаковіч).

VII. Фактура. У парадунні з перавагай паліфанічнай фактуры у папярэдніле дзесяцігоддзе ў музыцы маладых кампазітараў значнае месца займае гамефонна-гарманічная фактура. Вялікая роля належыць харальнасці, што звязана з захапленнем музичнымі стылемі мінульых эпох. Паліфанічная фактура ўзбагачаецца такімі приемамі, як канон, галасы якога рухаюцца кожны у сваім тэмпе (Канцэрт для гобоя Бельцюкова), мікропаліфонія (кананічная "ласовічка" у шэрагу аўтараў). Шырока прадстаўлена шматпластовая фактура. Увогуле гэта галіна отыліотыкі вылучае ўча ўзнанію, часта, цікавымі, нетрадыцыйнымі решэннямі.

Такім чынам можна зауважыць, што творчасць маладых кампа-
зітараў развівае традыцыі папярэдніх дзесяцігоддзяў. Аднак ма-
ладым кампазітарам удалося сказаць і пімала сваіх "слоў" у
"шматгалосі!" сучаснай беларускай музыцы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БІБЛІОСТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.В.Хожлова, А.И.Устименка

Первый этап исследования общефедеральной темы "Разработка учебно-производственных моделей систем автоматизации библиотечных и библиографических процессов в высших учебных заведениях" предусматривал изучение опыта построения автоматизированных систем (АС) в вузовских библиотеках РБ и странах содружества, его обобщение и выработку рекомендаций по созданию АС библиотеки МИК. Результаты проведенной работы можно представить следующим образом.

1. С начала 90-х годов в республике проводится определенная работа по созданию автоматизированной сети вузовских библиотек. В принципе, имеются условия различного уровня автоматизации технологических и управляемых библиотечных процессов: обширная номенклатура вычислительных машин позволяет проводить машинную обработку текстовой информации; унифицируются программное и техническое обеспечение АС, обусловливающих возможность использования ряда типовых решений по созданию автоматизированных систем.

2. Существует несколько возможных подходов к автоматизации библиотечных процессов:

- ориентация на комплексную автоматизацию технологических процессов в крупных библиотеках, предполагающая большой объем собственной подготовки данных для ввода в ЭВМ, использование универсального пакета программ и наличие больших машинных ресурсов;

- построение АС по модульному принципу, предусматривающему автоматизацию процессов комплектования, каталогизации, биб-